

«Кожны чалавек унікальны па-свойму...»

Пабачыў свет сёмы, ліпеньскі, нумар грамадска-палітычнага
і навукова-папулярнага часопіса «Беларуская думка».

Выданне адкрываеца гутаркай з міністрам культуры Рэспублікі Беларусь Юрэем Бондарам «Любіць родныя культуныя здабыткі...» Журналіст Сяргей Галоўка задаў кіраўніку самага «культурнага» органа дзяржаўнага кіравання цэлы шэраг пытанняў на актуальныя тэмы. У адказ на тое, якія пяць галоўных дасягненняў беларускай культуры XX стагоддзя дапамагалі і дапамагаюць пазнаваць нашу краіну ў свеце, Юрый Паўлавіч зазнаў: «...калі ў фармаце “бліц” вызначыць менавіта тыя з іх, якія сфарміравалі культурны імідж Беларусі ў свеце, то я, пэўна, вызначу такія.

Першае, безумоўна, — творчая спадчына класікаў беларускай літаратуры Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Багдановіча, Васіля Быковава, Уладзіміра Караткевіча, Алеся Адамовіча, Івана Шамякіна.

Другое — авангарднае мастацтва аб'яднанне УНОВІС і ўвогуле Віцебская мастацкая школа, якая здолела аказаць свой уплыў на сусветную культуру і сягнуць у нашу паўсядзённасць.

Трэцяе — стварэнне і дзеянасць Інстытута беларускай культуры,

Інбелкульты, які ў многім заклаў асновы развіцця беларускай культуры, науکі, адукацыі.

Чацвёртае — уznікненне і развіццё прафесійнага мастацтва ва ўсім шматаблічы яго відаў і жанраў. Да пачатку ХХ стагоддзя на тэрыторыі Беларусі не было ніводнага прафесійнага тэатра, аркестра, хора, харэаграфічнага калектыва, а сёння ў нашай краіне працуе 29 дзяржаўных тэатраў <...>

Яшчэ адным, пятым, дасягненнем, на мой погляд, з'яўляецца развітая сістэма бібліятэчнага абслугоўвання. «Вяршыня» гэтай сістэмы — наша Нацыянальная бібліятэка, узведзеная, прайда, ужо ў стагоддзі сённяшнім у перыяд суверэнай Беларусі. Яна згадваецца ў выдадзенай у Германіі кнізе «Найлепшыя бібліятэкі свету», а яе будынак стаў адным з сімвалу нашай краіны і ўваходзіць у розныя рэйтынгі самых цікавых архітэктурных збудаванняў планеты».

На старонках сёмага нумара «Беларускай думкі» журналіст Віктар Лоўтч расказвае пра таленавітую моладзь краіны — у артыкуле «Будучыня краіны — у руках адоранай моладзі»;

Сяргей Галоўка піша пра захаванне памяці пра Вялікую Айчынную вайну ў Расіі і Беларусі, пра супрацоўніцтва ў межах Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі па мемарыялізацыі ваенай памяці (артыкул «Памнажаючы памяць пра ўсенародны подзвіг»). Адкрыццём новай, дагэтуль шырока не вядомай тэмы з'яўляецца нарыс Аляксандра Караблікава «Крыавая сага “ляснога лагера”» — пра зверсты нацыстаў Даніі на тэрыторыі Беларусі падчас Вялікай Айчыннай вайны.

Кандыдат гістарычных навук Пётр Дарашчонак ў артыкуле «Рэспубліка свабоднага народа: як 31 ліпеня 1920 года была паўторна абвешчана БССР» запрашае зазірнуць у палітычную атмасферу стогадовай даўніны. Ігар Ганчаронак і Ніна Іванова разглядаюць міжнародныя стасункі Беларусі з улікам чалавечага фактара (артыкул «Публічная і народная дыпламатыя для гарманізацыі міжнародных адносін»). У сёмым нумары выступаюць з артыкуламі кандыдаты гістарычных навук Валянцін Старычонак, Зоя Калантай і іншыя аўтарытэтныя вучоныя, журналісты.

Мікола БЕРЛЕЖ